

Якім быў першы «Буквар»

Пра гэта даведаліся ўдзельнікі прэзентацыі факсімільнага выдання першага «Буквара» царкоўнаславянскай мовы ў Віцебскай абласной бібліятэцы.

Важкі трохтомнік – плён дзяржаўна-спонсарскага міжнароднага супрацоўніцтва. «Буквар» скапіраваны з поўнага з двух ацалелых у свеце арыгіналаў, які захоўваецца ў лонданскай бібліятэцы Мідл Тэмпл. Ён быў выдадзены 400 гадоў назад друкарняй Віленскага Свята-Духава праваслаўнага брацтва ў мястэчку Еўе (зараз Евіс, Літва) і на 13 гадоў старэйшы за надрукаваны Спірыдонам Собалем у Куцейне пад Оршай. Апрача таго, у трохтомніку змешчаны пераклад старадаўняга навуковага даследаванні на беларускай, рускай і англійскай мовах.

Пра ролю царкоўнаславянскага «Буквара» ў сусветнай і айчынай адукацыі, змест факсімільнага выдання і ажыццяўленне гэтага адметнага выдавецкага праекта ўдзельнікам прэзентацыі распавёў намеснік дырэктара Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі кнігзнавец Алесь Суша. Наклад трохтомніка складае каля тысячы экзэмпляраў. Яны размеркаваны па найбуйнейшых навуковых, адукацыйных, культурна-асветніцкіх цэнтрах краіны, уключаючы галоўнае кнігасховішча Віцебшчыны, абласны краязнаўчы музей і іншыя ўстановы.

Галіна ШПАКОЎСКАЯ,
фота Антона СЦЕПАНІШЧАВА.



Алесь Суша
з факсімільным
выданнем
«Буквара».

